

План работы бібліятэк ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на жнівень 2021 г.

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

1. *Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;*
2. *Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
3. *Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
4. *Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;*
5. *Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
6. *Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*
7. *Раённы бібліятэчны фотаконкурс ВООК-LOOK “Книжный драйв”;*
8. *Краязнаўчы анлайн-праект “Родам з нашай зямлі” (філіял “Мілявіцкая СБ”).*

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Кнігі ў тваім жыцці” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – відэаагляд, 03.08
- “Природа – дом, где мы живем” – адкрыты прагляд літаратуры, 11.08
- “Как найти правовую информацию в библиотеке по интересующему вопросу” (аматарскае аб’яднанне “Добрыя сустрэчы”) – віртуальная кансультацыя бібліятэкара, 23.08
- “Мы в этом городе живем, мы этот город познаем” (да Дня горада) – літаратурны бульвар, 28.08

Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача

- “Литературный зоопарк” (праграма “Лето с книгой – это здорово!”) – круіз-гульня, 11.08
- “Всё о сказках и не только...” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – вандроўка, 15.08
- “В гостях у совы” – экалагічная гульня, 19.08
- “Любимые места родного города” (праграма “Лето с книгой – это здорово!”) – Biblio-таксі, 25.08

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”

- “Любимый мой Айвенго” (да 250 годдзя з дня нараджэння В.Скота) – літаратурная гадзіна, 12.08
- “Дружи с природой” – экалагічная экспедыцыя, 18.08
- “Духоўная прыгажосць” – урок дабыні, 24.08

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”

- “Рецепты народной медицины, проверенные временем” (аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – вечар-сустрэча, 06.08.

- “Книжная мудрость – семейное богатство” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – свята, 08.08
- “Права молодёжи в РБ” – гадзіна інфармацыі, 11.08
- “Легко ли быть молодым?” (да Міжнароднага дня моладзі) – гутарка, 12.08

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Кулинарное чудо за 5 минут” (аматарскае аб’яднанне “Сялянчкі”) – чайнае пасяджэнне, 14.08
- “Жыццё і творчасць В.Вольскага” (да 120-годдзя з дня нараджэння В.Вольскага) – відэапрэзентацыя, 20.08
- “Мой друг с любимой книгой” – фотаконкурс, 21.08
- “Славутая дачка Беларусі” – відэапрэзентацыя, 30.08

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Вясёлыя вершы і добры настрой” (раённы інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – гучныя чытанні, 07.08
- “Адчыні таямніцу роднага краю” (аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – конкурс малюнкаў, 14.08

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Мой маленький огород – здоровье и доход” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 20.08
- “Как быть героем в опасной ситуации” – інфарміна, 30.08

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Цвіце мой ябланевы сад” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”, раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – свята, 15.08

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- С.Дзяткова “Самыя незвычайныя помнікі” (краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”) – анлайн-інфарміна, 21.08
- “Растения-целители” (аматарскае аб’яднанне “Встреча”) – інфармацыйная гадзіна, 29.08

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Па старонках Чырвонай кнігі Беларусі” – экалага-краязнаўчая гульня, 07.08
- “Сябруем з кнігай” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – літаратурнае падарожжа, 14.08
- “Спас – усяму час” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – вечар адпачынку, 15.08
- “Мы за мір на зямлі” – конкурс малюнкаў, 20.08
- “Заўсёды быў я з родным словам” (да 85-годдзя з дня нараджэння Г.Бураўкіна, раённы інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – чытанне вершаў, 21.08

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”

- “Мама, бабушка и я – рукодельная семья” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – выстава творчых работ, 13.08
- “Пивной алкоголизм – беда молодых” – прафілактычная гутарка, 19.08
- “Мой родны кут як ты мне мілы” – літаратурная гадзіна, 21.08
- “Прекрасен мир любовью материнской” (аматарская аб’яднанне “Карані”) – тэматычны вечар, 27.08
- “Францыск Скарына – беларускі першадрукар” – гістарычная гадзіна, 30.08

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

- “Падумай і адгадай” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – конкурс загадак, 01.08
- “Праз кнігу – да добра і свету” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – вусны часопіс, 08.08

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Родныя краявіды” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”)– фотавыстава, 12.08
- “Чароўны свет беларускіх народных казак” – віктарына, 15.08
- “Неразлучныя дружыя – папа, мама, книга, я” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – літаратурная гульня, 22.08

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Островок семейных сокровищ” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – вечар адпачынку, 14.08
- “Мир твоих увлечений” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) – работа з бумагай, 29.08

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Мы будзем кніжкі пазнаваць, жартаваць, адгадваць і здзіўляцца” – гульнёвы хіт-парад, 15.08
- “Над маім лунае лёсам – Беларусь мая!” – паэтычны калейдаскоп, 20.08
- “З памяццю ў сэрцы” – агляд; выстава-гадзіна, 19.08
- “Лета, канікулы, кніга” – літаратурна-забаўляльная праграма, 27.08
- “Летние хлопоты, осенние застолья” (аматарская аб’яднанне “Сердца, открытые добру”) – сустрэча-зносіны, 29.08

Дырэктар

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах